

МАГІЛЕУСКАЯ ГАРАДСКАЯ ВЫБАРЧАЯ АКРУГА

КАНДИДАТ У ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦЫЯНАЛЬНАСЦЕЙ

Ніна Пятроўна ЛІСУНОВА

Пішоўскія пустыры, зрэзанія равамі і ўзвышшамі, пакрытыя рэдкім лесам, з даўня часу незаслужана славяцца «Магілеўскай Швейцарыяй».

Гадоў дзевяць назад на гэтых пустырах упершыню застукалі сякера. Рудзюкі ўтрылілі ў адмаці. Выраслі фундамента будучых карпусоў.

І неўзабаве на гэтым месцы ўзнікла адно з будынкаў прамысловасці Совецкай Беларусі — дзёрн пераходзіў сталеўскай пачатку — Магілеўская фабрыка шпунцага валакна імя Куйбішова.

Вясной 1930 года ў ахвоты вяртаў фабрыкі прышла маладая, сарамліва-вада дзевушка. Яна прасіла прыняць яе на працу. Людзі бачылі на ёй пераходзіў сталеўскай пачатку — Магілеўская фабрыка шпунцага валакна імя Куйбішова.

Там пачалося новае жыццё Ніны Пятроўны Лісуновай.

Праходзіць некалькі часу. Ніну Лісунову пасылаюць у фабравуч, каб асвоіць складаную, новую для яе кваліфікацыю металічнай. Прайшлі два гады. Ніна ў 1932 годзе з поспехам канчае фабравуч, і яе накіроўваюць у якасці кваліфікаванай работніцы ў металныя прых фабрыкі.

— Дзяжа было спачатку, — расказвае Ніна Пятроўна. — Я баялася машыны. Гаспадары на іх, мне здавалася, што ніколі імі не адыдуць. Таварыш машыны і ў жыцці сваім яшчэ не бачыла. Але перада параміла станць добрай металічнай і веліка машына «сва-зубок». З дня на дзень я вывучала ўсе прыёмы і дэталі сваёй работы.

І вось, прайшоў сем год з таго часу, як я прыйшла на фабрыку. І ведаю, чаму я працавала і працаваць так, як я жадаю.

Сярод двухтысячатых калектыва работных фабрыкі раслі і выхоўвалася Ніна Лісунова. Асвоішы дасканалы тэхніку, Ніна перада параміла перавярць парму ў 410 матоў.

Калі пачаўся ў краіне стаханавіцкі рух, Ніна Лісунова перама перама працавала на дзве старонкі. Яна пачала эканоміць свае рукі калі машыны і дабілася рэзкага павялічэння вытворчасці. Пачала даваць 650—700 матоў за змену. На гэтым дасягненні яна не спынялася. Ніна ў дзевяцімісяч пачала даваць 940 матоў, заваяваўшы славу першай металічнай.

Маладая работніца, лепшая стаханавіца фабрыкі можа служыць узорам для ўсіх работных шпунцага фабрыкі. Яна выдатна арганізавала сваю працу. У яе работе не ўбачыць ніводнага лішняга руху, нікай мінуці.

Вольга сваёй стаханавіцкай працы Ніна перада астатнім работнікам. Дзякуючы ёй, у лік перадавых работніц выстулілі Надзя Васіленка, Вольга Грань і іншыя, якія раей аздавалі і давалі брах. Стаханавіцкі метад працы Ніна Лісунова навучыла каля 50 работніц.

Тав. ЛІСУНОВА ВЫРАСЛА НА ФАБРЫЦЫ

Лісунову Ніну Пятроўну мы ведаем з першага дня яе работы на фабрыцы. З 1931 года мы працуем разам з Нінай у металічным паху. Спачатку яна была чорнарабочай, потым вывучыла ў фабравучу, дзе была лепшай вучніцай. Ніна історыяю сваю кажа фабравуч і пайшла ў пах. Яна хутка авалодала складанай металічнай машынай і пачала перавяртаць парму.

Пасля часу металічнай пач выпуску валакна пачаў паўсю 3-га тэхніку. Калі ўсталя дацца знізіць да мінімуму выпуск прадукцыі ніжэйшага тэхніку, наш пах, на прахладу іншых фабрык, перайшоў на выку матоў дручкамі. Тав. Лісунова была тут першаю і павяла астатніх металічных на барацьбу за добракасную прадукцыю.

— Да дна выбараў, — гаворыць яна, — я хачу даць рэкордную вытворчасць пры самым мінімальным браку — 950 матоў за змену.

Тав. Лісунова вліваю ўвагу аднае і граматскай работе. Яна прафюр паха. Зараз рыхтуецца да ўступлення ў партыю.



Ніна Пятроўна толькі 23 год. Яна ведае дарэволюцыйнай Расіі. Яна не перажыла ўсіх жахаў пармы. Аб мінулым ведае толькі з расказаў бацькі і з мастацкай літаратуры, якую чытае за захваленнем. Бацька яе, былы чорнарабочы — Пётр Лісунов — зарабляў у стары час ледзь 25 рублёў у месяц. Толькі пасля валакна Кастрычніка пачалося сапраўднае жыццё для яго сям'і. Зараз бацька і дачка разам працуюць на фабрыцы шпунцага валакна.

Згаручы Пётр Лісунов і яго дачка — металічна Ніна — лепшыя стаханавіцы фабрыкі, імі ганарыцца ўсё калектыв.

Скромную, вытрыманую, дысцыплінаваную работніцу, ініцыятару стаханавіцкага руху ў металічным паху калектыву фабрыкі аднадушна вылучылі сваім кандыдатам у дэпутаты Совецкай Нацыянальнасцей. Гэта кандыдатура дружна падтрымана на шматлікіх сходах работных, служачых, чырвонаармейцаў, калгаснікаў Магілеўскай выбарчай акругі.

На аснове волі выбарчыкаў, акруговага камісія на выбарах у Совет Нацыянальнасцей зарэгістравала тав. Лісунову кандыдатам у дэпутаты. 12 снежня прапунія Магілёва будучь гаспадары за дастойную дачку савецкага народа — лепшую стаханавіцу Магілеўскай фабрыкі шпунцага валакна Ніну Пятроўну Лісунову.

С. ЛІСНЕУСІ.

ПЕРАДВЫБАРЧАЕ

Паважна так і ўрачыста Гамонка сляпскіх бясед. Сымліся на сход усе часта, Каб выбраць Вархоўны Совет.

Валіка-ж гэта паўза — Ёй сведкаў не быў ажно свет.

То новая зорка ідзе І сведкі на тысячы лет.

У Сталінскім мудрым законе Дзівосныя мары жыцьцё.

Што праўдаю сталі сягоння. Што к шчасно народы аўнуць.

Работы старая скрыжалі, Аўвечнае знічае зло.

Шырокае сонечнай хваляй Разліта навуці святло.

Прароблена свету на дзёна Работа за дванаццаць гадоў: Узорны новыя нівы.

Гмах новых шуміць гарадоў: Прад немарач, дзёбры і скалы Дарогі-паўночны лягаі.

І носіць пасажына каналы З калгасным дабром караілі.

Прапараныя шэры і горы, Парушан іх сон і спакой, І выліка новае мора.

Цакоўнае волі людской. І наперакор перахотам, Стыхійную сілу зямлі На службу савецкім народам У моцныя рукі ўзлі.

Нам служыць наземныя высі, Прастор дэзінны дзелячы, І морам саюў разліліся.

Бясшумныя гоні пустыні. З галесняк, з руін, сусветшэння, Як волат, паляўся народ — Нестрашная волі імкнення.

Набачаны творчыя паёт. І гэта прэгітная воля Свой гарт набыва ў барацьбе.

Дзе першая саўна воля Наземны, нам геній, табе.

І лепшыя людзей і герояў, Такіх выхаваных, нам цвет, Мы дружна і з пчырвай душою Пашлем у Вархоўны Совет.

Я. КОЛАС.

20-ХІ—1937.

ПА МЕНСКАЙ ГАРАДСКОЙ ВЫБАРЧАЙ АКРУЗЕ

На 11-м выбарчым участку з 20 лістапада пачаўся выбараў 20 гуртоў у вывучэнню выбарага закона, замест рэлейных 12. Значна павялічылася лік актывітараў. На занятках 6 гуртоў выкарыстан патэфон з дакладам таварыша Сталіна на Надзвычайным VII З'ездзе Савецкага.

Валікая работа прыводзіла на абсталяванне пампстанія, а таксама дара. Закуплены лопкі для пракаркі тратураў і пастаўкі платоў. Прывезены ёкі для высылкі алей. Прэстунілі да нафарбоўкі палогоў пакоя, дзе абдуэцэна гаспадары. Усталявана паліца для памяшкання. Гэтыя днімі прэстунілі да ўстаноўкі радыё і праектара на двары. Зроблена рама для насеннагеты, 22-га выйзе першы думар газеты, прывезены выбараы.

17 лістапада адбыўся пераывбарчы сход з хатнімі гаспадынямі. Прапанаў дзячы пакой. Пасля сходу было пастаўлена кіно — «Шукальнікі шчасця» і невялікая мастацкая пастаўка, зробленая сімаі выбарчыкаў.

На 22-м выбарчым участку афармляецца арка-калонтар 12 снежня з 11 спягамі і партрэтамі Ляніна і Сталіна. На двары і ў дзячынках допа развешан валікі пераывбарчы дозугі. Для абсталявання пампканія закуплена 50 крослаў, 2 сталы, настольныя лампы і т. д.

У 26 выбарчых участках Менскай гарадской выбарчай акругі праведзены тэлефоны. У бліжэйшым часе будучь праведзены тэлефоны ажно ў 48 выбарчых участках.

МЕНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ВЫБАРЧАЯ АКРУГА

КАНДИДАТ У ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦЫЯНАЛЬНАСЦЕЙ

Іван Трафімавіч ЗНАЧОНАК

Раней чым гаварыць аб Івану Трафімавічу Значонку, скажам некалькі слоў пра бацьку яго, Трафіма.

Трафіму Значонку 67 год.

Гэта не мала, асабліва калі прыняць пад увагу зорак сем год, пражытых ім пры дзяржаве. — а кожны той год за два заўважы. Паспрабуй-ка, пражыці, працягну той год, ім з вяселю ўдзялімі, ды на чатырох гектарах, ды на зямельных тэмай, якія, таго і глядзі, і насення табе не верне, а пра поўныя зялёны і не думай. Не сорыцца тая зямля сельгасу, зялёны скупна была на ўраджай. Тае і жыццё: пачынае, галета, душа ў клопатах, душ ад тумах рбее — а жэ хлеба прыбаць, а як вясны прыткаць, а як гэта выкруціцца, каб зямлі не вярталі на пачы.

І выкруціцца. Да самага поту выкруціцца Значонка Трафім. Праў жыць у саборках на пакояк зямлі, пачуў хрыбет у паносім лесе, ад пачына да пачына абрабаву з частыны папоўскаю зямлю — ды ці мала іх было, дармадлаў, на блыжнічым карку! І не ведае Трафім Значонак, а што-б то было з ім, з яго доткамі ды сынамі, каб не прыйшла валікая рэвалюцыя, якая змяла ў саўным месцы кастрычніку, у саўным семнацятым годзе, усёяку погна з зямлі, прываамакоў усіх, што жылі разам з блыжнічымі мазалі і погу.

Толькі-ж тады і пачаў становіцца на новыя ногі Трафім, ачуху, што і ён чалавек, і які ажно чалавек. На поўныя ногі ўзыхнуў. Сталі ясныя вочы — свет убацьку, жыццё ачуху. А далей — што ні дзень, што ні год — усё лопей і лопей. Нарывалася калгаснае жыццё, алопых кулакоў давягнудзі, янаваліся калгасны, пачаўся варод. Так і Сталінскага закону прыткаці, валікай Банастуніці.

Нашэўдзесць сем год пражыў Значонак Трафім. Бачыць яго ў жыцці падзей усёякі. Але ад такіх падзей, якія адбыліся з ім у апошнія часы, ён і спіць і думаш.

маць не мог у старыя часы. Дзе гэта было вігна, дзе гэта чуцца было. А адбылося ўсё ў мінулым месяцы. Неяк аднаго дня заўважыў Трафім на свае хаты, што стаіць на ўскраіну вёскі Булашы, легка-

ча. Сход там будзем празодзіць калгасны... Народ хоча сына траіць у Вархоўны Совет выбараць, у найвышнім орган дзяржавы... А ты пароду расказаш, як жылі раней, як сам жыў...

Дыга не мог сабрацца з думкамі Трафім, — дужа-ж влікаю была чалавечая радзець. За сабе, за калгаснікаў, за жыццё, за сына свайго Івана. Ці думай калі, ці снуў, каб сельгасу, гарвалішкіку былому, ды такая валікая чэсьць — кіраваць дзяржаваю ўсёю, ды ажно дзяржавою! І расказаў тавы на сходах Трафім пра безыхонае гора ў мінулым. Расказаў, хто правіць дзяржаву раней, і хто поўны вёскі іхнай, каго ў пачаткі выбіраці. Самы найвышні пачаткі, скажам, староста вёскі, і той выбіраўся з тых, у кго зямля ў кінюях, хто мог людзей гарадскіх пачынаць, каб пасля гнуць іх у тры пазаны.

І выкруціла: знікчы паншаў у мінулым не меў Трафім і сыны яго, як і ўсе былі баяны-аднаважыны, пампстві вазт у самае маленкае пачаткі і быць выбараным на мірску ошаву. Не было праваў такіх для «простага» чалавеча. А цяпер сына ў Вархоўны Совет намачаюць! Выступіць і Іван Трафімавіч Значонак.

Малады, дванацінагадова, валікавай скромны, ён мала гаварыў аб сабе — хто-ж не ведае лепшага трактарыста МТС! Ён больш гаварыў аб народзе, аб партыі, аб валікім чалавеку, які клопачіцца аб усіх, аб Сталінскім законе. Ён абшпаў апраўдан валікае давер'е, якое аказаву яму народ. Ён абшпаў справіцца з аказаным, якія паставіць народ перад ім. І ўсёе гэты выглад, алертыі, даверлівы тавы, міккі прамыясты позір, пільна хлапачыя ўсешка — усё гаспадыла за яго, за яго сапраўдную гатунасць і рашучыся быць вярным і карысным абрабачом свайго народа.



Біграфію Івана Трафімавіча мы ўжо трохі ведаем на жывіце яго бацькі, Івана — сама матоны ў сям'і. Трафімавіч быў — Васіль Трафімавіч — капітан Чырвовай Арміі, артылерыец, член партыі.

Маті — Аграф'я Фамінішна — памерла ў мінулым годзе. Вельмі напакутвалася жанчына за стаўны часы. З малаго год хазяля да яныку ў вуліцы хаты, кожны-то год пработачыла ў култоў, у пампчыкаў, докучу не вышла змуж за Трафіма і не абавязвала сваёй невялікай гаспадаркай.

Досынь гора ханіў у свой час і Іван. Паволь летам кулацкі каровы, абрабавую па напінчаны вавалак хлеба. Так праўжы гадоў за 15. Тут жыццё пайшо да лепшых лад. Савецкая ўлада наваляла бацьку зямлі, стаў прапанаваць на ўзаснай гаспадары. У трынаццаці годзе ўступіў ў калгас, Сталія межа, вузенькія штурны пайшлі ў нябят. На шпурокіх гавенных палях пайшлі трактары. І на адным з трактароў пасажу трактарыстам Іван Трафімавіч Значонак. Было гэта ў 1931 годзе, калі скончыў тав. Значонак прахвешычныя курсы трактарыстаў пры Заслаўскай МТС. Пашпанаваў адзін год, а зямой ішоў на вучобу. — пайшоў на надзвычайныя курсы ў вучарый школе пры МТС. Усёго і асеты быў тав. Значонак, што скончыў калгасны вясковую пачатковую школу. А тут за аду ажно скончыў за піль годы. Потым паўторныя курсы. Пачаў прапанаваць на трактары ХТЗ і абрабав адным з найвышніх трактарыстаў. Некалькі разоў прамыраваў. У 1935 годзе Іван Трафімавіч заняў першае месца ў МТС. Яд лепшага прапанаўца, яго шпівірава і паслаў на дзевяцігоду вучобу у школу трактарыстаў-механікаў у Рагачове. Колькі новых назук, новых ведаў астаў тут тав. Значонак! Палітычныя веды, тэхнічны механіка, тэхналогія металаў, агульнаадукацыйныя праметы. — на ўсё гэта з вельмі юнымі зямалм жанчынусю тав. Значонак і адным з першых скончыў школу.

— Прыхаў я ішоў у сваю Заслаўскую МТС. — расказвае т. Значонак. — І длі мне новую работу. Карышны чалавек, можна аскажыць, абрабавіць, — выгладчыкам можа на курсах трактарыстаў. Шпівіравае дзуроты, скончыў мае курсы. І в маіх вучыў у многай пачаў добрымі трактарыстамі сталі. Вось лепшы вучынь Класкоўскі Уладзімер, першае месца заняў пашер у МТС. Не астапоў і звычаты. Вельмі добра прапанаваў ў жыварый прагале трактарыстаў Дзьмітрый Юзэфа. Пайшоў на курсы шпівіраў паслаў яе ў Горкі. І ўсе мае вучы самастойна влічць пашер трактары.

— Пачаў я і з кнігаю блыжэй знімацца. Чытаю тэхнічную літаратуру. Чытаўся лосае мастацкай. Чытаю газеты. Усёй брагалі чытаць «Памітну пашеру» Шалахава і іншыя кнігі. Ужо маю сваю бібліятэчку...

Так расце калгаснае інтэлігенцыя, расце, што пазываецца, не па іных, а па галінах. Расце, і разам з сваім ростам влічць дзясцікі і сновы новых, перадавых людзей наймай калгаснай вёскі. Так вяртаецца нашы сталінскія калгасы, перад якімі найважнейшае будучыня, перад якімі раскрываюцца навабачыя раней прасторы, нечуваныя і мінулыя магчымасці.

Пашпекі дапоўня ў барацьбе. І Іван Трафімавіч расказвае, як прыходзіла ў практычнай работе зямалпа з шкочніцкай з вонатамі. Яны імкнудыся пашаць трактары, якія пачаўце, якія пачаўце паганай рускай усюцы, дзе толькі маглі.

— Але руку ў іх аказалася кароткімі. Партыя развіла іх і змяла, як змятаюць буднае смелле...

МАЗЫРСКАЯ ГАРАДСКАЯ ВЫБАРЧАЯ АКРУГА

КАНДИДАТ У ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦЫЯНАЛЬНАСЦЕЙ

Дзмітрый Фёдаравіч МАРКІН

Настойліва перамагаючы калобны і асеннюю гразь палескай прасякавай дарогі, машына падыйшла да праўлення калгаса імя III Інтернацыянала. Вышаўшы з яе, рослы, плячысты мужчына абмінуў канцылярый і накіраваўся проста на калгасны ток, адуць заносіцца спозь шум працы жаночы галасы. Тут прапанавава зьявіў Марыі Стасенка, адной са знатных стаханавіцаў калгасных паёў Мазырышчыны. Марыя адразу пазнала прыезджага: яна не раз бачыла яго і чула яго выступленні на нарадах і сходах.

— А, таварыш Маркін, добры дзень... — жанчыны абступілі прыезджага і хутка паялыла гутарка, прасяла і таварышскі. Маркін распавяў пра сёлетнія дасягненні зьявіў Марыі Стасенка. Ён было чым пахваліцца. Гектар зямлі, які дагэляла яе зьяві, даў сёлета столькі, колькі ў мінулым годзе далі паше гектараў.

А дзянок паглядзіце, які... чуў... З така ўсёй гурбой зайшлі ў хату. Там часам вёску, якая была адной з ахладзеных ад чыгункі і раднага паўтра, абляцела вестка:

— Прыхаў наш кандыдат у Вархоўны Совет.

У хату зайшлі жанчыны з іншых вёскаў, пажылыя калгаснікі, старыкі. Залымілі дробкі і пшгаркі. Сакратар акругамо пачаўся кожнай дробазю жыцця калгаса. У гэтым калгасе яшчэ ядлаўна арудалава баля шкочніцаў, якія развалявалі гаспадарку. Выкрышце іх змяніла становішча калгаса.

Вырас прадавец. Дружна, згуртаванай стала сям'я калгаснікаў.

Ажыццёна пачка гутарка з выбарчыкамі кандытата ў дэпутаты Вархоўнага Савета. Узніклі ўзасмыны пытанні. Маркін расказаваў пра сябе, пра нарады калгасных выбараў, пра неабходнасць базавітаснай барацьбы з рэшткамі ворагаў народа. І пасля агульнага калгаснікі перагаварваліся між сабой:

— Просты і талковы чалавек... Відань, прапанаваў умее...

Такія пашаці на калгасе і мястэчках Палесся для таварыша Маркіна — звычайная з'ява. За кароткі час выканання абавязкаў сакратара Мазырскага акругамо партыі ён паспеў пабыць у многіх раёнах акругі, загануць у адаленыя калгасы, пашаёбіцца з людзьмі і бытам савецкага Палесся, адроджанага Кастрычніцкай рэвалюцыяй. Гэтага закінута ў мінулым пёмнага кутка. І ўсёе, дзе ні выступіў-бы ён — на нарадзе ці сходе, дзе ні гутарыў-бы з калгаснікамі, чыгункамі, работнімі прамысловасці, агульшчыкамі. — усюды знаходзілася агульшая мова. Шчыльна сувязь, узасемнае разуменне і высокае давер'е выбарчыкаў да свайго кандытата глумачыцца проста: сам кандыдат — сын працоўнага

не жыў: першай катаргу салдата парскай арміі, быў уцэлілікам руска-японскай вайны, зводен у запас, а потым ажно быў прызваны ўжо на імперыялістычную вайну. У 1913 годзе, калі Дзмітрый было 14 год, памерла маті. Наміраўшы яшчэ горным час поўгаладожна існавання. Яд-небуць скончыў сельскую трохкласную школу. У вёсцы заробаткаў не было — пачаў называцца ў горах, зімой — ачыпшаць вуліцы ад снегу, рэзаць дровы, летам — дамагаваш вывозіць смелле.

Новае жыццё наступіла з Кастрычніцкай рэвалюцыяй. У 1918 годзе Дзмітрый пайшоў у Чырвоную Армію ахоўваць умацаваны раён Перагара. Чырвоная Армія. Грамадзянская вайна была школа, якая перавылавава высокага хлопца. Праз чатыры годы Дзмітрый прышоў з арміі на завод «Красныя трюгольшчы» выраслым, вёрта вядоцым, што сапраўднаму жыццёвую дарогу аказала яму рэвалюцыя, і гэтым сам ад алопной кропі крыві абараняць яе завабы.

Завод, спяяны работчы калектыву гартвава маладога работча. Работчы вальпюці, ладіраванай майстэрні, памочнік майстра — такі вятворчы шлях таварыша Маркіна. У 1923 годзе яго прынялі кандыдатам у члены партыі большавікаў, а праз год — у красавіку 1924 года — на агульназаводскім партыйным сходе

ва ўтульна і чыстыя кватэры працоўных, бачыць разгатуто, маючы багатыя правы, жанчыну, чужы ад шчаслівых мацароў сьлянт: «Мая дачка вучыцца. Мой сын музыкант. З нашай сям'і вышаўшы абавязчы» гэтым шчасцем і радасцю мы абавязчы большавіцкай партыі, влікаму і мурму Іосіфу Сталіну. Памітнуча гэта, мы, жанчыны, прыязем на выбары, каб адань галасы за тых, хто апраўдвае давер партыі і народа».

З радасным хваляваннем гаварыла старэй гадоў пад 50, хатняя гаспадыня Анна Кандрэяўна Белева, заклікаючы жанчыны галасаваць за вылучаны кандытатаў, дастойна народнага давер'я.

«Кандытатамі ад Мазырскай выбарчай акругі, — сказала накірава работніца Эльга Капан, — мы вылучылі ў Совет

былі прыняты ў члены партыі. Гаваровае зьявіе большавіка абавязчыла-быць заўважым на перадавой лініі барацьбы на любым участку сацыялістычнага будаўніцтва.

У тым годзе на заводзе рэартвалі актывіўную барацьбу супроць партыі траціцкіска-зіноўеўскай апазіцыянары. якія пазней сталі адрэтымі ворагамі працоўнага народа, гнуснымі агентамі фашысцкіх развалак.

— Іхныя пашуці завалянь патрымлівае работных, — успамінае тав. Маркін. — прырлі крах. У міне, як і ў абсалютнай большасці камуністаў і работных завода, не было ні кропкі сумнення ў тым, што гэтыя алозі знаходзіцца на шляху адрэцітыва. У нашым паху, дзе я быў сакратаром партыйнай ячэйкі, прапанава некалькі вончатых, старых апазіцыянараў. Іны асабліва імкнудыся перахоціць рабоне малады камуністаў. Але перакананасць у правільнасці генеральнай лініі партыі, адданасць яе сталінскаму кіраўніцтву дамагала нам выкрываць перад работнімі сапраўдны твар ворагаў партыі.

З 1929 года таварыш Маркін на партыйнай работе. Сакратар парткома ленынградскага Облпрофтранса, потым сакратар парткомаў Ваенхімтреста, Транспартнага кіраўніцтва ЛСНО, Ленбулпрамсаюза, інструктар Куйбішэўскага райкома партыі Ленінграда, — на ўсіх работах, куды-б ні пасылава яго партыя, ён апраўдвае яе давер'е, паказваў сябе добраасмысленым, адданым справе сацыялістычнага будаўніцтва большавікам.

У вясенні гэтага года ЦК партыі накіраваў тав. Маркіна на партыйную работу ў Беларусь. У вясенні тав. Маркін выбарны выканавочны абавязкі сакратара Мазырскага акругамо партыі.

Ад простага работчага да сакратара акругамо партыі — такі просты і выдатны шлях Дзмітрыя Фёдаравіча Маркіна.

Чулыні, энергія, адданасць партыі Ляніна—Сталіна, непрымыскасць да ворагаў, — усё гэтыя рысы большавіка забеспечылі давер'е ў выбарчыкаў Мазы

СКАРГІ ВЫБАРШЧЫКАЎ ЗАЛЕЖАЮЦА

Артыкул 17 «Палажэння аб выбарах...» гаворыць: «Вышэйшы камітэт...»

Гэтае палажэнне выбарчага закона... Трэба адзначыць, што і пастановы на працягу года...

Трэба адзначыць, што і пастановы на працягу года... Г. НАВАВАЛАЎ.

НЕЗДАВАЛЬНЯЮЧА ПАДРЫХОУКА

Г. ЛЕНЬСКАЯ (Спец. нар. «Звязда»). У Г. Леніна... Тэж. падрыхтаваць да выбараў...

Тэж. падрыхтаваць да выбараў... Тэж. падрыхтаваць да выбараў...

Тэж. падрыхтаваць да выбараў... Тэж. падрыхтаваць да выбараў...

Тэж. падрыхтаваць да выбараў... Тэж. падрыхтаваць да выбараў...



НА ЗДЫМКУ: Агітатар-комсомолец т. Шаленію (крайні справа) праводзіць гутарку з малымі байцамі Н-скай часці БВА...

ДАВЕРАНЫ ЗА РАБОТАМ

На акружыты перадыбарчай нарадзе тав. Губчоўскага аднадушна вылучаюць давераным 12-га выбарчага участка...

Наваў так, каб ён мог асабіста наведаць і прарэаваць ход заняткаў ва ўсіх гуртках.

Большымі Губчоўскі і ў дзень выдзе выліку агітатыва-прапагандаўскай работы...

Усе агітатары, побач з прапагандай выбарчага закона, выдучу штодзённа агітатываюць за зарэгістраваных кандыдатаў...

Даверамны не вынісціў з позы зрок і таго, што могуць звысціся на участку і ігнараванні, якія на стану свайго здароўя...

Свайой штодзённай агітатыва-прапагандаўскай работай на участку давераным тав. Губчоўскі ставіць сабе люты і дабіваецца...

АГІТУЕМ ЗА СВАІХ КАНДЫДАТАЎ

Я з'яўляюся даверанай асобай на выбарчым участку № 3 Ашаніцкай выбарчай акругі.

Відушыся з выбаршчыкамі, мы пераконаліся, што некастрыя з іх яшчэ не ведаюць добра выбарчага закона.

Відушыся з выбаршчыкамі, мы пераконаліся, што некастрыя з іх яшчэ не ведаюць добра выбарчага закона.

НАГЛЯЯ ВЫЛАЗКА ВОРАГАЎ

У Аршанскім раёне выяўлена наглядная контррэвалюцыйная вылазка ворагаў — тэрытарыяльны замак на наменіка старшнін...

7 лістапада ўвечары тав. Мажэвіч пасля дзятурты ва ўчастковай камісіі варочаўся дадому ў калгасе «Перамога».

Гэта не першы факт беспаскарнай варагаў дзейнасці. Яшчэ 19 кастрычніка гэта кулацкая зграя сарвала правядзенне палітдына ў калгасе.

гаспадарча-палітычныя мерапрыемствы, школьны калгасаму будаўніцтву.

Старшыня сельсавета Тарасенка К. і партгор Зябела П. маўміся стваралі сарыячучы ўмовы для дзейнасці класаварожных элементаў.

Бюро райкома партыі ў сваім ранешнім выключэнні з рады партыі і зняла з работ старшыню сельсавета Тарасенка К.

ПАМЫЛКІ НЕ ВЫПРАЎЛЕНЫ

ЛЕНЬС. (Спец. нар. «Звязда»). Дапушчаныя грубыя памылкі і скажэнні ў спісах выбаршчыкаў да многіх выбарчых участкаў да гэтага часу яшчэ не выпраўляюцца.

каў Ленельскага, Бягомьскага, Чашніцкага і інш. раёнаў.

Спіскі выбаршчыкаў даўляюся складалі старшнінам выбарчых камісій, што прычыніла выбарчому дакому.

У Пліскім сельсавеце падрыхтоўчай рабоце да выбараў не аддаецца ніякай увагі.

Такія скажэнні ў спісах выбаршчыкаў наглядваюцца на раду выбарчых участкаў.

ШКОЛА РЫХТУЕЦА ДА ВЫБАРАЎ

8-я поўная сярэдняя школа ў Нава-Барысаўскай вёсцы пачае падрыхтоўку выбарчых участкаў.

дэка для выбараў у Вархуіны Совет СССР — у нас не было ніводнага непісьменнага.

КУРС НА АДЗІЧЭННЕ КРЫЗІС АСВЕТЫ ў ПОЛЬШЧЫ

«На парозе новага навучальнага года...»

дэ непісьменныя складаюць 70 проц. насельніцтва, а сярэд. жанчын — 90 і 95 проц. Непісьменнасць павялічваецца з кожным годам.

У Заходняй Беларусі крызіс народнай асветы наглядна выяўляецца і там, дзе закрытыя школы.

У выніку школьнай палітыкі польскага фашызма і ачышчэння закона ад 1932 года ў некалькіх раз скарэцілася сетка сярэдніх школ.

Апакі міністра не забудзілі падастаўляць школьнага патэнцыялу ў сучаснай вольшчы «неапаважна» ўжо даўно.

У 1938 годзе, па закону, уведзеную ў дзеянне 1932 года, даўна былі закінутыя разнастайныя сістэмы асветы ў Польшчы.

У гэтай меры вышэйшая школа недастаткова для дзяцей працоўных, могуць служыць дапамога статыстычнага штогоднага агляду.

Орган міністэрства асветы і настаўніцтва сама «Асвета і выхаванне» ліша: Параўноўваючы бюджэт на асвету бягуча года з бюджэтам мінулага года — мы бачым змяншэнне на 2.740 тысяч злотых.

Ітак, сам польскі міністр налічыў 1 мільён дзяцей з 5.400 тысяч, для якіх школа недаступна.

Рост забрантва рабочых і сялян, беспарадоў, пажылія ўмовы, годзі выяўляюцца на стане асветы і становішчы вучняў.

«Наш горад часам літаральна перапоўнены рознага роду жабракамі. Няма халіпа чалавека, які б быў гэтлы зморана, брадзячы на вуліцах натоўп з блуднымі таварамі, скурдзенымі і запавушымі вачыма».

як многія хланчкі, якія ўмеюць прадаваць на 50 мароў гасет. У будучым я пабуду гэтлы вонг» — марыць студэнт перыядычнага факультэта Варшаўскага ўніверсітэта.

А вось што ліча «Шпэргэлд» гаспадарчых зямь гнулічна-всходніх, орган Віленскай гандлёва-прамысловай палаты:

Тамі жудасны баланс прабывання ва ўладзе ў Польшчы капіталістаў, памешчыкаў і іх фашыскай клікі.

«... адрэзанне ў дзяцей самае дрэннае. На нагах старыя лямкі, рэдка скурныя; вельмі часта бывае, што дзеці прыходзяць у школу ў ботак бачыні. У школе іх знімаюць і сядзяць босымі, а боты хто-небудзь з сям'і забірае і адрасіць якому для сярэтаніа».

Польскія баны ў сваёй канстатываці ад 1921 года абяшчалі аб усеагульнай і беспалітнай пачатковай асвете. Сяньня, пасля больш чым 18-гадовага прабывання ва ўладзе буржуазіі і памешчыкаў, ад гэтай дэкларацыі аталася голая фікцыя.

«... адрэзанне ў дзяцей самае дрэннае. На нагах старыя лямкі, рэдка скурныя; вельмі часта бывае, што дзеці прыходзяць у школу ў ботак бачыні. У школе іх знімаюць і сядзяць босымі, а боты хто-небудзь з сям'і забірае і адрасіць якому для сярэтаніа».

Народны масы Польшчы бачыць гэтую розніцу, бачыць прычыны крызісу народнай асветы ў Польшчы. Ва ўсведамленні мас расне вера, што халя народнай рэвалюцыі змяне фашысцкую кліку рабаўніцкай і прыгнятаўскай народа і створыць новы лад, які забеспечыць працоўным і іх дзецям сапраўды ўсеагульную асвету, шырока атчыняць для іх дзверы сярэдніх і вышэйшых школ і шпарка рушыць наперад прыгнечаную зараз культуру.

ГЕРАІЧНЫМ БАЙЦАМ КІТАЯ

ПРЫЎІТАННЕ ЦК ІСПАНСКАЯ КОМПАРТІІ КОМУНІСТЫЧНАЯ ПАРТІІ КІТАЯ

БАРСЕЛОНА, 19 лістапада. (БЕЛТА). Пленум Цэнтральнага Камітэта Комуністычнай партыі Іспаніі паслаў Комуністычнай партыі Кітая прывітаную тэлеграму, у якой гаворыцца: «Іспанскі народ вядзе гіганцкую барацьбу з чорнымі сіламі Еўропы — нямецкім і італьянскім фашызмам, якія хочучы падарваць нашу краіну пацям сабой. Мы разглядаем вашу барацьбу супраць японскага імперыялізму, супраць палітычнай і ваеннай палітыкі, якая барацьбу за свабоду і незалежнасць народаў супроць палітычнай і ваеннай палітыкі».

Од прызначэння і бессаромнасці, тэрору і ваіны, разбураўня і варзаванні — Токію—Рым—Берлін — будзе аломлена ў Кітаі і Іспаніі пераможнай сілай іх народаў, якія, змагаючыся за сваю незалежнасць і свабоду, забяспечылі незалежнасць, свабоду, прагрэс і мір усю народнаму свету. Ваш гераізм і адваства падтрымліваюць нас. Наперад, да поўнай перамогі, гераічным кітайскім байцам!

ВАЕННЫЯ ДЗЕЙННІ ў КІТАІ

НА ШАНХАЙСКИМ ФРОНЦЕ

ШАНХАЙ, 19 лістапада. (БЕЛТА). На кітайскіх даных, у раёне Фуншан кітайскія войскі захоўваюць свае пазіцыі і вядуць баі з японскімі дэсантмі, якія выслаўляюць у Хушэю на паўднёвым ўсход ад Фуншаня.

ТОКІО, 19 лістапада. (БЕЛТА). Па паведамленню агенства Домей Дусін з Шанхая кітайская вярхоўная ваенная стаўка настанавіла абараняць Нанкін усімі сіламі. Прямомачна меры да ўсталявання абароны сталіцы. Да сталіцы спадваюцца войскі.

У раёне Чанша ў выніку працяглых боёў кітайскія войскі дэзерціравалі японскія войскі адступілі да ўсходняга берага канала Баймаотан.

У раёне Шанхай—Нанкінскай чыгункі японскія войскі засягнулі апошняй лініі кітайскіх акупацый, размешчанай усяго ў пяці кілометрах ад Сучжоу. На правым фланзе ідуць лютыя баі за Нанкін. Чыгулку падваргаюцца, разбураюць бабаробруны і шпеты і з ваенных караблёў.

У паўночным Кітаі

НАНКІН, 19 лістапада. (БЕЛТА). Агенства Цэнтрал Пьюс паведамае, што Дамін (у Паўднёвым Хэбэй) 17 лістапада аддаў кітайскім арміям.

Спробы японскіх войск перайсці на паўднёвы бераг ракі Хуанхэ (справа Шаньсі) адбылі кітайскімі войскамі.

ТОКІО, 20 лістапада. (БЕЛТА). Агенства Домей Дусін паведамае, што замежныя пасольствы ў Нанкіне прызначалі сваім грамадзянам падрыхтаваны да неадкладнай эвакуацыі. Амерыканскай ваеннай караван «Люзон» і «Саху» тэрмінова запыравалі ў Нанкін. Ангійскае пасольства мае намер эвакуіраваць англійскіх грамадзян у Шанхай, улічваючы, што ў Шанхай забяспечана сувязь са злучэннямі Германскае пасольства таксама прапінсала сваім грамадзянам эвакуіравацца і падрыхтавала для гэтай мэты спецыяльнае судно. Частка служачых швейцарскае пасольства сёння выязджае ў Ханьжоу.

У паўночным Кітаі

НАНКІН, 19 лістапада. (БЕЛТА). Агенства Цэнтрал Пьюс паведамае, што Дамін (у Паўднёвым Хэбэй) 17 лістапада аддаў кітайскім арміям.

Спробы японскіх войск перайсці на паўднёвы бераг ракі Хуанхэ (справа Шаньсі) адбылі кітайскімі войскамі.

У паўночным Кітаі

НАНКІН, 19 лістапада. (БЕЛТА). Агенства Цэнтрал Пьюс паведамае, што Дамін (у Паўднёвым Хэбэй) 17 лістапада аддаў кітайскім арміям.

Спробы японскіх войск перайсці на паўднёвы бераг ракі Хуанхэ (справа Шаньсі) адбылі кітайскімі войскамі.

У паўночным Кітаі

НАНКІН, 19 лістапада. (БЕЛТА). Агенства Цэнтрал Пьюс паведамае, што Дамін (у Паўднёвым Хэбэй) 17 лістапада аддаў кітайскім арміям.

Спробы японскіх войск перайсці на паўднёвы бераг ракі Хуанхэ (справа Шаньсі) адбылі кітайскімі войскамі.

У паўночным Кітаі

НАНКІН, 19 лістапада. (БЕЛТА). Агенства Цэнтрал Пьюс паведамае, што Дамін (у Паўднёвым Хэбэй) 17 лістапада аддаў кітайскім арміям.

Спробы японскіх войск перайсці на паўднёвы бераг ракі Хуанхэ (справа Шаньсі) адбылі кітайскімі войскамі.

У паўночным Кітаі

НАНКІН, 19 лістапада. (БЕЛТА). Агенства Цэнтрал Пьюс паведамае, што Дамін (у Паўднёвым Хэбэй) 17 лістапада аддаў кітайскім арміям.

Спробы японскіх войск перайсці на паўднёвы бераг ракі Хуанхэ (справа Шаньсі) адбылі кітайскімі войскамі.

У паўночным Кітаі

НАНКІН, 19 лістапада. (БЕЛТА). Агенства Цэнтрал Пьюс паведамае, што Дамін (у Паўднёвым Хэбэй) 17 лістапада аддаў кітайскім арміям.

Спробы японскіх войск перайсці на паўднёвы бераг ракі Хуанхэ (справа Шаньсі) адбылі кітайскімі войскамі.

У паўночным Кітаі

НАНКІН, 19 лістапада. (БЕЛТА). Агенства Цэнтрал Пьюс паведамае, што Дамін (у Паўднёвым Хэбэй) 17 лістапада аддаў кітайскім арміям.

Спробы японскіх войск перайсці на паўднёвы бераг ракі Хуанхэ (справа Шаньсі) адбылі кітайскімі войскамі.

У паўночным Кітаі

НАНКІН, 19 лістапада. (БЕЛТА). Агенства Цэнтрал Пьюс паведамае, што Дамін (у Паўднёвым Хэбэй) 17 лістапада аддаў кітайскім арміям.

Спробы японскіх войск перайсці на паўднёвы бераг ракі Хуанхэ (справа Шаньсі) адбылі кітайскімі войскамі.

У паўночным Кітаі

НАНКІН, 19 лістапада. (БЕЛТА). Агенства Цэнтрал Пьюс паведамае, што Дамін (у Паўднёвым Хэбэй) 17 лістапада аддаў кітайскім арміям.

Спробы японскіх войск перайсці на паўднёвы бераг ракі Хуанхэ (справа Шаньсі) адбылі кітайскімі войскамі.

У паўночным Кітаі

НАНКІН, 19 лістапада. (БЕЛТА). Агенства Цэнтрал Пьюс паведамае, што Дамін (у Паўднёвым Хэбэй) 17 лістапада аддаў кітайскім арміям.

Спробы японскіх войск перайсці на паўднёвы бераг ракі Хуанхэ (справа Шаньсі) адбылі кітайскімі войскамі.

У паўночным Кітаі

НАНКІН, 19 лістапада. (БЕЛТА). Агенства Цэнтрал Пьюс паведамае, што Дамін (у Паўднёвым Хэбэй) 17 лістапада аддаў кітайскім арміям.

Спробы японскіх войск перайсці на паўднёвы бераг ракі Хуанхэ (справа Шаньсі) адбылі кітайскімі войскамі.

У паўночным Кітаі

НАНКІН, 19 лістапада. (БЕЛТА). Агенства Цэнтрал Пьюс паведамае, што Дамін (у Паўднёвым Хэбэй) 17 лістапада аддаў кітайскім арміям.

Спробы японскіх войск перайсці на паўднёвы бераг ракі Хуанхэ (справа Шаньсі) адбылі кітайскімі войскамі.

У паўночным Кітаі

НАНКІН, 19 лістапада. (БЕЛТА). Агенства Цэнтрал Пьюс паведамае, што Дамін (у Паўднёвым Хэбэй) 17 лістапада аддаў кітайскім арміям.

Спробы японскіх войск перайсці на паўднёвы бераг ракі Хуанхэ (справа Шаньсі) адбылі кітайскімі войскамі.

У паўночным Кітаі

НАНКІН, 19 лістапада. (БЕЛТА). Агенства Цэнтрал Пьюс паведамае, што Дамін (у Паўднёвым Хэбэй) 17 лістапада аддаў кітайскім арміям.

Спробы японскіх войск перайсці на паўднёвы бераг ракі Хуанхэ (справа Шаньсі) адбылі кітайскімі войскамі.

У паўночным Кітаі

НАНКІН, 19 лістапада. (БЕЛТА). Агенства Цэнтрал Пьюс паведамае, што Дамін (у Паўднёвым Хэбэй) 17 лістапада аддаў кітайскім арміям.

Спробы японскіх войск перайсці на паўднёвы бераг ракі Хуанхэ (справа Шаньсі) адбылі кітайскімі войскамі.

У паўночным Кітаі

НАНКІН, 19 лістапада. (БЕЛТА). Агенства Цэнтрал Пьюс паведамае, што Дамін (у Паўднёвым Хэбэй) 17 лістапада аддаў кітайскім арміям.

Спробы японскіх войск перайсці на паўднёвы бераг ракі Хуанхэ (справа Шаньсі) адбылі кітайскімі войскамі.

У паўночным Кітаі

НАНКІН, 19 лістапада. (БЕЛТА). Агенства Цэнтрал Пьюс паведамае, што Дамін (у Паўднёвым Хэбэй) 17 лістапада аддаў кітайскім арміям.

Спробы японскіх войск перайсці на паўднёвы бераг ракі Хуанхэ (справа Шаньсі) адбылі кітайскімі войскамі.

У паўночным Кітаі

НАНКІН, 19 лістапада. (БЕЛТА). Агенства Цэнтрал Пьюс паведамае, што Дамін (у Паўднёвым Хэбэй) 17 лістапада аддаў кітайскім арміям.

Спробы японскіх войск перайсці на паўднёвы бераг ракі Хуанхэ (справа Шаньсі) адбылі кітайскімі войскамі.

У паўночным Кітаі

НАНКІН, 19 лістапада. (БЕЛТА). Агенства Цэнтрал Пьюс паведамае, што Дамін (у Паўднёвым Хэбэй) 17 лістапада аддаў кітайскім арміям.

Спробы японскіх войск перайсці на паўднёвы бераг ракі Хуанхэ (справа Шаньсі) адбылі кітайскімі войскамі.

У паўночным Кітаі

НАНКІН, 19 лістапада. (БЕЛТА). Агенства Цэнтрал Пьюс паведамае, што Дамін (у Паўднёвым Хэбэй) 17 лістапада аддаў кітайскім арміям.

Спробы японскіх войск перайсці на паўднёвы бераг ракі Хуанхэ (справа Шаньсі) адбылі кітайскімі войскамі.

У паўночным Кітаі

НАНКІН, 19 лістапада. (БЕЛТА). Агенства Цэнтрал Пьюс паведамае, што Дамін (у Паўднёвым Хэбэй) 17 лістапада аддаў кітайскім арміям.

Спробы японскіх войск перайсці на паўднёвы бераг ракі Хуанхэ (справа Шаньсі) адбылі кітайскімі войскамі.

У паўночным Кітаі

НАНКІН, 19 лістапада. (БЕЛТА). Агенства Цэнтрал Пьюс паведамае, што Дамін (у Паўднёвым Хэбэй) 17 лістапада аддаў кітайскім арміям.

Спробы японскіх войск перайсці на паўднёвы бераг ракі Хуанхэ (справа Шаньсі) адбылі кітайскімі войскамі.

У паўночным Кітаі

НАНКІН, 19 лістапада. (БЕЛТА). Агенства Цэнтрал Пьюс паведамае, што Дамін (у Паўднёвым Хэбэй) 17 лістапада аддаў кітайскім арміям.

Спробы японскіх войск перайсці на паўднёвы бераг ракі Хуанхэ (справа Шаньсі) адбылі кітайскімі войскамі.

У паўночным Кітаі

НАНКІН, 19 лістапада. (БЕЛТА). Агенства Цэнтрал Пьюс паведамае, што Дамін (у Паўднёвым Хэбэй) 17 лістапада аддаў кітайскім арміям.

Спробы японскіх войск перайсці на паўднёвы бераг ракі Хуанхэ (справа Шаньсі) адбылі кітайскімі войскамі.

У паўночным Кітаі

НАНКІН, 19 лістапада. (БЕЛТА). Агенства Цэнтрал Пьюс паведамае, што Дамін (у Паўднёвым Хэбэй) 17 лістапада аддаў кітайскім арміям.

Спробы японскіх войск перайсці на паўднёвы бераг ракі Хуанхэ (справа Шаньсі) адбылі кітайскімі войскамі.

У паўночным Кітаі

НАНКІН, 19 лістапада. (БЕЛТА). Агенства Цэнтрал Пьюс паведамае, што Дамін (у Паўднёвым Хэбэй) 17 лістапада аддаў кітайскім арміям.

Спробы японскіх войск перайсці на паўднёвы бераг ракі Хуанхэ (справа Шаньсі) адбылі кітайскімі войскамі.

У паўночным Кітаі

НАНКІН, 19 лістапада. (БЕЛТА). Агенства Цэнтрал Пьюс паведамае, што Дамін (у Паўднёвым Хэбэй) 17 лістапада аддаў кітайскім арміям.

Спробы японскіх войск перайсці на паўднёвы бераг ракі Хуанхэ (справа Шаньсі) адбылі кітайскімі войскамі.

У паўночным Кітаі

НАНКІН, 19 лістапада. (БЕЛТА). Агенства Цэнтрал Пьюс паведамае, што Дамін (у Паўднёвым Хэбэй) 17 лістапада аддаў кітайскім арміям.

Спробы японскіх войск перайсці на паўднёвы бераг ракі Хуанхэ (справа Шаньсі) адбылі кітайскімі войскамі.

У паўночным Кітаі

НАНКІН, 19 лістапада. (БЕЛТА). Агенства Цэнтрал Пьюс паведамае, што Дамін (у Паўднёвым Хэбэй) 17 лістапада аддаў кітайскім арміям.

Спробы японскіх войск перайсці на паўднёвы бераг ракі Хуанхэ (справа Шаньсі) адбылі кітайскімі войскамі.

У паўночным Кітаі

НАНКІН, 19 лістапада. (БЕЛТА). Агенства Цэнтрал Пьюс паведамае, што Дамін (у Паўднёвым Хэбэй) 17 лістапада аддаў кітайскім арміям.

Спробы японскіх войск перайсці на паўднёвы бераг ракі Хуанхэ (справа Шаньсі) адбылі кітайскімі войскамі.

У паўночным Кітаі

НАНКІН, 19 лістапада. (БЕЛТА). Агенства Цэнтрал Пьюс паведамае, што Дамін (у Паўднёвым Хэбэй) 17 лістапада аддаў кітайскім арміям.

Спробы японскіх войск перайсці на паўднёвы бераг ракі Хуанхэ (справа Шаньсі) адбылі кітайскімі войскамі.

У паўночным Кітаі

НАНКІН, 19 лістапада. (БЕЛТА). Агенства Цэнтрал Пьюс паведамае, што Дамін (у Паўднёвым Хэбэй) 17 лістапада аддаў кітайскім арміям.

Спробы японскіх войск перайсці на паўднёвы бераг ракі Хуанхэ (справа Шаньсі) адбылі кітайскімі войскамі.

У паўночным Кітаі

НАНКІН, 19 лістапада. (БЕЛТА). Агенства Цэнтрал Пьюс паведамае, што Дамін (у Паўднёвым Хэбэй) 17 лістапада аддаў кітайскім арміям.

Спробы японскіх войск перайсці на паўднёвы бераг ракі Хуанхэ (справа Шаньсі) адбылі кітайскімі войскамі.

У паўночным Кітаі

НАНКІН, 19 лістапада. (БЕЛТА). Агенства Цэнтрал Пьюс паведамае, што Дамін (у Паўднёвым Хэбэй) 17 лістапада аддаў кітайскім арміям.

Спробы японскіх войск перайсці на паўднёвы бераг ракі Хуанхэ (справа Шаньсі) адбылі кітайскімі войскамі.

У паўночным Кітаі

НАНКІН, 19 лістапада. (БЕЛТА). Агенства Цэнтрал Пьюс паведамае, што Дамін (у Паўднёвым Хэбэй) 17 лістапада аддаў кітайскім арміям.

Спробы японскіх войск перайсці на паўднёвы бераг ракі Хуанхэ (справа Шаньсі) адбылі кітайскімі войскамі.

У паўночным Кітаі

НАНКІН, 19 лістапада. (БЕЛТА). Агенства Цэнтрал Пьюс паведамае, што Дамін (у Паўднёвым Хэбэй) 17 лістапада аддаў кітайскім арміям.

Спробы японскіх войск перайсці на паўднёвы бераг ракі Хуанхэ (справа Шаньсі) адбылі кітайскімі войскамі.

У паўночным Кітаі

НАНКІН, 19 лістапада. (БЕЛТА). Агенства Цэнтрал Пьюс паведамае, што Дамін (у Паўднёвым Хэбэй) 17 лістапада аддаў кітайскім арміям.

Спробы японскіх войск перайсці на паўднёвы бераг ракі Хуанхэ (справа Шаньсі) адбылі кітайскімі войскамі.

У паўночным Кітаі

НАНКІН, 19 лістапада. (БЕЛТА). Агенства Цэнтрал Пьюс паведамае, што Дамін (у Паўднёвым Хэбэй) 17 лістапада аддаў кітайскім арміям.

ПЛЕНУМ ЦК КОМПАРТІІ ІСПАНІІ

БАРСЕЛОНА, 19 лістапада. (БЕЛТА). Міністр асветы рэспубліканскай Іспаніі Цэнтральнага Камітэта Комуністычнай партыі Іспаніі Хасе Эрандэс у сваёй прамове на пленуме Цэнтральнага Камітэта спыніўся на міжнародным значэнні перамогі сацыялізму ў СССР. «Сотні мільянаў людзей ва ўсім свеце зразумелі, — заявіў Эрандэс, — што перамога сацыялізму ў СССР азначае ўдзельны добрабыт працоўных і ліквідацыю эксплуатацыі чалавека чалавекам. азначае павышэнне культуры і жыццёвага ўзроўню насельніцтва, у той час, як капіталізм ідзе да гібель і азначае голад, тэро і бескультур'е. Валікі раззел сваёй прамовы Хасе Эрандэс прысвяціў Сталінскай Канстытуцыі, якая з'яўляецца «набольш магутным стымулам для ўсіх народаў, каласальнай перамогай над фашызмам. Яна паказвае, — гаворыць Эрандэс, — што сацыялізм і дэмакратыя ў СССР пераможны».

У заключнай частцы сваёй прамовы Эрандэс адзначыў, што вакол СССР аб'явіліся ўсе, хто не хоча ваіны: не толькі рабочыя, але палітычныя партыі і дзяржавы. Перад тварам гэтай фронты міру, агуртаваўшагася вакол СССР, фашызм умяняе палітыку правакацыі. «Іспанскі народ, — гаворыць Эрандэс, — добра ведае, што азначае для свята існавання СССР. Залучае Комуністаў рэстаўрацыя масам усё азначэнне СССР і нястомна выкрывае яго ворагаў».

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

МАДРЫДСКІ ФРОНТ

19 лістапада ў сектары Міхорна мяцежнікі прымусяць рэспубліканскія войскі пакінуць пазіцыю, захопленую імі за дзень таму.

ДЗЕЙННІ АВІАЦЫІ

Авіацыя мяцежнікаў зрабіла 19 лістапада палёт над Бухаралем. Забіта 16 чалавек і ранава 57.

У сектары Сабіньяно рэспубліканская артылерыя рассялае скапленыя войскі мяцежнікаў.

Некалькі ўрадавых самалётаў абстрэльвалі з вялікім поспехам скапленыя войскі мяцежнікаў ля Альмудэбара (на паўднёвым захад ад Уэскі).

ВІЗІТ АНГЛІСКАГА АДМІРАЛА ДА УЛАД МЯЦЕЖНІКАУ

РЫМ, 18 лістапада. (БЕЛТА). У Сэту (Іспанскае Марока) прыбыў англійскі крайсер «Галапа», маючы на борту віцэ-адмірала Сомервіля. Англійскі віцэ-адмірал наведае візіт уладам мяцежнікаў і падарыў у іх гофра на крайсеры флаг мяцежнікаў.

У Сэту (Іспанскае Марока) прыбыў англійскі крайсер «Галапа», маючы на борту віцэ-адмірала Сомервіля. Англійскі віцэ-адмірал наведае візіт уладам мяцежнікаў і падарыў у іх гофра на крайсеры флаг мяцежнікаў.

СПРЭЧКІ У ФРАНЦУЗСКИМ ПАРЛАМЕНЦЕ

ВЫСТУПЛЕННЕ ТАВ. ГАБР'ЭЦІЯ ПЕРЫ

ПАРЫЖ, 19 лістапада. (БЕЛТА). Сёння ў палате дэпутатаў разгарнуліся спрэчкі аб агульнай палітыцы ўрада. Комуністычны дэпутат Габр'эль Перы ўказаў, што сваёй палітыкай «неўмяшання» французскі ўрад ні ў якім разе не ўмялаваў міру ў Еўропе, а ліў зброю ў рукі праціўнікаў палітыкі калектыўнай безапаснасці. Адзначыўшы, што палітыка «неўмяшання» пазбавіла законны іспанскі ўрад магчымасці закупіць зброю за граніцай, Перы заявіў: «Кілі разультаты так называемай палітыкі «неўмяшання»? Безапаснасць морскіх шляхоў Францыі пад пагрозай? Францыя рызыкуе страціць азіяцкія і амерыканскія элементы сваёй абароны. Італьянцы абаславаляюцца на Балерарскіх астравах, італьянскія войскі знаходзяцца ў Вільбаа і Сантандры, у Калісе і ў Малазе; морскія і авіяцыйныя эскадры паражваюць французскіх шляхам зносіў з Афрыкай».

Рэзка асудзіўшы палітыку ўступак агрэсарам, Перы ўказаў, што неабходна палітыка так называемага «неўмяшання» працоўны тлумачыць тым, што яна забяспечвае Францыі саюз з Англіяй. У самой Англіі, адзначае Перы, палітыка «неўмяшання» падваргаецца рэзкім нападкам.